

# ХАРАКТАРЫСТЫКА КАМПАНЕНТАЎ БЕЛАРУСКАЙ АКАЗІЯНАЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ

*М.А. Бабчанок, Мінск, БДПУ*

З'яўленне аказіянальных абрадаў – гэта своеасаблівая рэакцыя на тыя жыццёвяя акалічнасці, якія чалавек быў непадудадны змяніць, меркаванне людзей пра магчымасці абрадавых дзеянняў як сродкаў прамога ўздзеяння чалавека на прыроду. Аказіянальная абраднасць адметная не толькі ўплывам харектару сітуацыі, але і разнастайнасцю выкарыстання сродкаў уздзеяння на яе. У народным разуменні абраады ўяўляюць сабой непадзельнае адзінства слоў, рухаў, песень, дзеянняў і г. д. Аднак кожны абрадавы элемент утрымлівае ў сабе асабістую накіраванасць, падпарадкованую агульнай мэце, вызначаеца пэўнымі асаблівасцямі, якаснымі і колькаснымі патрабаваннямі.

Вербалны кампанент аказіянальных абрадаў увабраў у сябе такія магічныя тэксты, як прыгаворы, заклінні, закляцці, славесныя формулы, якія выкарыстоўваліся ў мэтах звароту да тых сіл, што павінны былі ўздзейнічаць на змяненне крызіснай сітуацыі. На станаўленне і развіццё вербалых тэкстаў паўплываў прыход хрысціянства. Царкоўныя песні і малітвы сталі шырокі ўжыванцца ў рытуальных дзеяннях. У значнай ступені хрысціянская рэлігія ўзбагаціла аказіянальны вербалы кампанент і абраады ў цэлым новай формай выканання, аднак сутнасць тэкстаў засталася нязменнай па сваёй функцыянальнай накіраванасці: яны павінны былі садзейнічаць спыненню крызісу і ўсталяванню звыклага ладу жыцця. Асаблівасці выканання вербалых тэкстаў былі абумоўлены магічнай функцыяй. Гэта звязана з гучнасцю вымаўлення (вельмі гучна ці, наадварот, ціха), а таксама з трохразовымі паўторамі слоў або фраз. Некаторыя абрадавыя тэксты дайшлі да нашых дзён у трансфармаваным выглядзе, яны захаваліся ў дзіцячым фальклоры ў форме прыгавораў, прыпевак, заклічак і іншых жанраў. Нязменнай пры гэтым засталася функцыянальная накіраванасць дадзеных твораў, яны традыцыйна звернуты да прыродных стыхій з просьбай змянення крызіснай сітуацыі.

Аказіянальныя абраады складаліся з асобных абрадавых дзеянняў, рытуальных рухаў, якія выконваліся з магічнымі мэтамі. Народныя ўяўленні пра магію былі звязаны з неабходнасцю сімвалічнага паказу станоўчага выніку, што павінна было выклікаць сапраўдную падобную рэальнасць.

Магічная функцыя аказіянальных абрадаў абумоўлівала накіраванасць рытуальных дзеянняў на сімвалічнае размежаванне «свайго» і «чужога» свету, на перасцярогу і недапушчэнне пранікнення і ўмяшання ў жыццёвую працэсы «іншых» негатыўных сілаў. Гэта выяўляецца ў такіх асаблівасцях абрадавых дзеянняў як выкананне руху па коле, крыж-накрыж, асвячэнне водой і г. д. Змяненне крызіснай сітуацыі вызначалася некалькімі асаблівымі момантамі: высвятленнем прычыны крызісу, правядзеннем магічных рытуалаў, накіраваных на пазбаўленне ад вынікаў крытычнай сітуацыі, ачышчэннем «сваёй» жыццёвой тэрыторыі, умацаваннем меж паміж «свайм» і «чужым» светам. Усе гэтыя этапы суправаджаліся абрадавымі дзеяннямі, якія вызначаліся ачышчальнымі і зберагальнymi функцыямі.

Вялікае значэнне ў аказіянальных абрадах мела выкарыстанне атрыбутаў. Прадметы і жывыя істоты выконвалі ў рытуальных дзеяннях своеасаблівую ролі, адметнасцю якіх з'яўляецца іх сувязь з прыроднымі стыхіямі. Шырокае распаўсюджванне ў аказіянальных абрадах атрымаў рытуал ахвярапрынашэння, што быў звязаны са звязтаннем да міласці «іншых» сіл. Ахвярай мог быць прадмет або жывая істота, якую прыносялі ў дар дзеля дасягнення асноўнай абрадавай мэты: спынення крызісу. З прыходам хрысціянства ў аказіянальных абрадах з'явілася шмат царкоўных атрыбутаў, якія маглі выкарыстоўвацца зусім з нехрысціянскімі мэтамі.

Выбар месца правядзення аказіянальнага абраду быў абумоўлены спецыфікай крызіснай сітуацыі, а таксама сакральнымі сэнсамі рытуальнай пляцоўкі. Абрадавыя дзеянні праводзіліся каля водных аб'ектаў (ракі, возера, крыніцы, калодзежа), на палах, на дарогах, на перакрыжаваннях і г. д.

Спецыфіка адбору ўдзельнікаў абрадаў заключалася ў асаблівым сацыяльным статусе чалавека. Часцей галоўнымі выкананцамі аказіянальных абрадаў становіліся прадстаўнікі абшчыны, якія вызначаліся рытуальнай чысцінёй, што абумоўлівала ўдзел дзяцей, маладых дзяўчат і хлопцаў, а таксама ўдоў, салдатаў, старых людзей. Магічнае ўздзеянне абраду дасягалася семіятычнымі характарамі усіх абрадавых кампанентаў. Узроставыя абмежаванні ўдзельнікаў былі звязаны з тым, што ўдзел маладых і цнатлівых дзяўчат або хлопцаў, нараўне са старымі людзьмі, уяўляў сабой сімвалічную падобнасць да дзвюх фаз жыцця: маладосць – сталасць. Вышэйпазначанае надавала сакральны сэнс пры правядзенні аказіянальных абрадаў. Уплыў хрысціянства на выбар выкананцаў абрадаў вызначыўся ў тым, што ў правядзенні рытуальных дзеянняў сталі прымаць духоўныя асобы, якія занялі вядучую пазіцыю.

Такім чынам, абрадавыя кампаненты ў сваёй сукупнасці былі накіраваны на магічнае ўздзеянне на прыродную стыхію або з'яву, якая звязана з прычынай з'яўлення крызіснай сітуацыі, з мэтай уладкавання гарманічнага жыцця.

### *Літаратура*

1. *Байбурин, А.К.* Ритуал в традиционной культуре / А.К. Байбурин. – Рос. АН; Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). – СПб.: Наука, 1993. – 240 с.
2. *Сержпutoўскі, А.К.* Беларуская этнаграфія ў доследах і матэрыялах // Беларус. Акад. навук.; Аддзел гуманіт. навук. Кн. 7. Прымхі і забабоны беларусаў-паляшчукоў / А.К. Сержпutoўскі. – Мінск: Друк. Беларус. Акад. навук, 1930. – 278 с.
3. Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал: сб. ст. / АН СССР; Ин-т славяноведения и балканистики; отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1994. – 270 с.
4. *Толстой, Н.И.* Заметки по славянскому язычеству: Вызывание дождя у колодца / Н.И. Толстой, С.М. Толстая // Русский фольклор. Поэтика русского фольклора. Т. XXI. – М.: Наука, 1981. – С. 87–98.
5. *Толстой, Н.И.* Заметки по славянскому язычеству: Вызывание дождя в Полесье / Н.И. Толстой, С.М. Толстая // Славянский и балканский фольклор: Генезис. Архаика. Традиции. – М.: Наука, 1978. – С. 95–130.